



Государственное учреждение
«Территориальный центр
социального обслуживания
населения Ивьевского района»

ПРОЕКТ
«Дети войны»
«ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ»



**Сухаревская
Алла Иосифовна,**
аг. Геранены

Автор проекта: Трофимчик Кристина Мечиславовна

Руководитель проекта: Васюкевич Мария Николаевна

Консультант проекта: Позняк Марина Петровна

2021 год



ПЯСВЕДЧАНИЕ
АБ НАРАДЖЭННІ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Гр. Бурко
Гр. Альбина Юсеповна
нарадзіўся (лася) 12 мая 1944
родіўся (лася) тысяча девятисот
сорок четвертих

Месца нараджэння дзіцяці: горад, сяло Свінціцы
Место рождения ребенка: город, село
раён Мывьевскі
район Труцкескі
вобласць, область

аб чым у кнізе запісаў актаў грамадзянскага стану аб нараджэнні
о чём в книге записей актов гражданского состояния о рождении
19 58 года Мая месяца 18 числа
года Мая месяца 18 числа
зроблен адпаведны запіс за № 271
произведена соответствующая запись за №

МАТЬ: Бурко
ОТЕЦ: Юсеп Юсепавіч
нацыянальнасць Бурко
нацыянальнасць Бурко
Маті Альбина Юсеповна
нацыянальнасць
нацыянальнасць Мывьевскі
Месца рэгістрацыі райбюро ЗАГС
Место регистрации райбюро ЗАГС

Дата выдачы 18. Мая 1958 г.
Дата выдачи 18. Мая 1958 г.



II-ПЯ № 017825

Заведуючы бюро запісаў актаў грамадзянскага стану
Заведующий Бюро записей актов гражданского состояния
Бурко

Алла Иосифовна Сухаревская родилась 12 мая 1944 года в деревне Лынтуп Субботникского сельского совета. Родители девочки, Иосиф Антонович и Ядвига Францевна, занимались домашним хозяйством. Работы было много, поэтому дети помогали по хозяйству, обрабатывали землю, пасли скот.

Алла Иосифовна пошла в начальную школу в родной деревне, а среднюю школу заканчивала в 1965 году в деревне Субботники. После школы работала машинисткой в РОНО.

Профессию учителя начальных классов приобрела после учебы на двухгодичных Гродненских педагогических курсах. В 1964-м году началась ее педагогическая деятельность. Была направлена на работу в Гераненскую школу.

Учитель начальных классов - это не только педагог, но и воспитатель, психолог. Некоторое время Алла Иосифовна работала еще учителем обслуживающего труда, "трудовиком", то есть, развивала в своих учениках любовь и умение трудиться. Гераненская школа времен ее молодости была отдана во власть педагогов-женщин. Тринадцать молодых женщин сеяли семена на ниву просвещения, и только двое мужчин было на всю школу, - таково было разделение труда по гендерному признаку.

Вышла замуж за колхозного водителя Тадеуша Болеславовича, который, кроме местного колхоза, тоже работал в школе водителем и завхозом там же. Воспитали двоих дочерей, Елену и Татьяну. Обе дочери закончили школу с золотой медалью, получили диплом об окончании пединститута им. Максима Танка. Елена работала учителем геологии и географии в одной из минских школ, старший научный

сотрудник в институте культуры. У нее три сына, зять, к слову, тоже педагог, историк по образованию. Татьяна была певчей в гераненском костеле, организовывала походы, активно занималась изучением польского языка, европейской культуры. В этом направлении ей помог диплом учителя истории и немецкого языка: занималась организацией туризма иностранцев, немцев в большей части. Нашла свою вторую половинку в Польше, вышла замуж за немца, живет и работает сейчас в Германии. Преподает историю и немецкий язык. В совершенстве владеет польским, английским и немецким. У нее два сына, так что внуков, мальчишек, у Аллы Иосифовны пятеро.

Алла Иосифовна своим трудом многое сделала для процветания Гродненщины. Она прожила в агрогородке Геранены 55 лет, и 41 год жизни отдал работе в школе. По 2005 длилась ее педагогическая деятельность на одном месте, в своей родной школе.

За многолетний и добросовестный труд доблестный педагог Алла Иосифовна Сухаревская была неоднократно награждена грамотами и дипломами.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ

Грамадзянін Сухаревіч
 Грамадзянін Тарейш-Ім Трофаславовіч
(прозвішча — фамилия, імя і імя па бацьку — імя і отчество)
 1942 года нараджэння р. Опіша
года нараджэння
Івьеўскага р-на
месца нараджэння — месца рождэння
Гродзенскай обл.
 і грамадзянка Бучко
 і грамадзянка Альбіна Іосифовна
(прозвішча — фамилия, імя і імя па бацьку — імя і отчество)
 1944 года нараджэння р. Лынтуп
года нараджэння
Івьеўскага р-на
месца нараджэння — месца рождэння
Гродзенскай обл.
 уступілі ў шлюб 25 мая 1971 г.
вступілі в брак (пропісею і лічбамі год, месяц і число — пропісею и цифрами год, месяц и число)
тысяча дзевяцісот
сімдзесят першаго
года

аб чым у кнізе запісаў актаў грамадзянскага стану аб шлюбе

о чем в книге записей актов гражданского состояния о браке

1971 года мая месяца 25 числа
 года мая месяца 16 числа

зроблен адпаведны запіс за
 произведена соответствующая запись за № 16

Пасля рэгістрацыі шлюбу прысвоены прозвішчы:

После регистрации брака присвоены фамилии:

мужу Сухаревіч

мужу Сухаревіч

жонцы Сухаревіч

жоне Сухаревіч

Месца рэгістрацыі Івьеўскага р-на

Место регистрации Івьеўскага р-на
(назва і месцазнаходжанне бюро ЗАГС — наименование и местонахождение бюро ЗАГС)

Гродзенскай обл.

Дата выдачы 25 мая 1971 г.
 Дата выдачи 25 мая 1971 г.



М. П. 11-ПЯ № 185149

Загочаснае бюро запісаў
 актаў грамадзянскага стану
 3 аддзелаў бюро запісаў
 актов гражданского состояния
Сухаревіч



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Почетная ГРАМОТА

Президиум Гродненского обкома профсоюза работников
преподавания, высшей школы и научных учреждений

НАГРАЖДАЕТ

ПУЧКО АЛЛУ ИОСИФОВНУ

председателя местного комитета Геранёнской средней
школы Ирьевского района за активное участие в проф-
союзной работе и в честь 50-летия Советской власти



Председатель обкома профсоюза
преподавания, высшей школы
и научных учреждений


А. Изваченко

А. Изваченко

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ ГРАММОТА



Отдел народного образования и РК
профсоюза работников просвещения награ-
ждают воспитательницу группы продлённого
дня Геранёнской СШ

СУХАРЕВСКУЮ АЛЛУ ИОСИФОВНУ
за достигнутые успехи в обучении и
коммунистическом воспитании подраста-
ющего поколения и в связи с Днём учителя.

Зав. отделом

/Пред. РК профсоюза

И. М. Молдовский

К. С. Третьякевич

г.п. Ивье

2 октября 1976г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Совет Ижевского РОНО и РК профсоюза работников
образования и науки награждает СУХАРЕВСКОЮ Аллу
Иосифовну, учительницу Гераневской средней школы,
за многолетний добросовестный труд и в связи с
50-летием со Дня рождения.

СОЦИАЛИ
ЖИВОЙ,
ТВОРЧЕСКИ
ЕСТЬ СОЗДА
САМИХ
НАРОДНЫХ
В.И.



Председатель
Совета РОНО

И. Жидель



Председатель
РК профсоюза

К. Третьякевич

1994 г.г.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Отдел образования Ижевского райисполкома
и РК профсоюза работников образования и науки

НАГРАЖДАЮТ

СУХАРЕВСКОЮ АЛЛИНУ ИОСИФОВНУ, учительницу
Гераневской средней школы, за многолетний
добросовестный труд и в связи с 55-летием
со Дня рождения.



Заведующий
отделом образования

[Signature]

И.С. Жидель



Председатель
РК профсоюза

[Signature]

С. Третьякевич

18 мая 1999г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ГРАМОТА

Ижевский РОНО награждает

учительницу Гераневской
школы Тузко Анну
Иосифовну за достигнутые
успехи в воспитании
подрастающего поколения
в Дене удачи.



Председатель
РОНО

[Signature]
/М. Колковский/

М. П.

